



Упіакета  
басокад  
тэмпература:  
хто вінаваты  
і што радіць?



Брашура выдадзена ў межах праекта  
ЕС “Патрэба ў эфектыўным кіраванні жыллёва-камунальнай гаспадаркай”.  
Змест публікацыі з'яўляецца прадметам адказнасці МГА “Экапартнёрства”  
і не можа разглядацца ў якасці пункту гледжання Еўрапейскага саюза.



Праект фінансуеца ЕС



Ліёўскі  
райвыканкам



Вілейскі  
райвыканкам



Выданне падрыхтавана ў межах праекта  
«Узаемасувязь паміж проблемамі наваколля  
і бяспекі ў Беларусі»



Полноправные люди.  
Устойчивые страны.



Кніжка ў малюнках  
для дзяцей і іх бацькоў

Упакето  
в высокад  
тэмпература:  
хто вінаваты  
і што радзіць?

Мінск  
2016

# Жывёлы і расліны зникні ў нас астравы апінаюцца пад вадой – што гэта?

Чаму белым мядзведзям на Паўночным полюсе не хапае месца для жыцця, а ў Беларусі шмат дзе ўжо можна вырошчаць кавуны? Яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму пра такое нават ніхто не чую. Навукоўцы кажуць, што прычына такіх з'яў – змяненне клімату.

Лакальнym кліматам называюць змену надвор'я (тэмпература, атмасферныя ападкі, вецер і іншыя з'явы), якая назіраецца ў адной мясцовасці працяглы час (ад 30 гадоў).

Пад глабальным кліматам разумеюць апісанне кліматычнай сістэмы, якая спалучае 5 асноўных кампанентаў: атмасферу, гідрафери, крыясферу, паверхню зямлі і біясферу, а таксама ўсе ўзаемасувязі паміж імі.

Расліны, жывёлы і людзі прызычайваюцца да клімату, які ўсталяваўся на іх тэрыторыі. Калі ён па некіх прычынах змяняецца, то ўсім становіцца цяжка.





Зараз клімат рэзка мяняецца па ўсёй планеце. Сярэдняя гадавая тэмпература расце, але ў розных рэгіёнах Зямлі гэта мае розныя наступствы. Недзе зімы становяцца больш халоднымі, а летнія дні яшчэ больш спякотнымі, недзе розніца паміж сезонамі знікае.

Напрыклад, на Паўночным полюсе растаюць ільды, на якіх жывуць белыя мядзведзі. У Беларусі летам становіцца так горача, што можна вырошчаць кавуны. Недзе падымаетца ўзровень мора і вада затапляе цэлыя астравы. Колькасць ападкаў рэзка павялічылася ў адных рэгіёнах, а іншыя пакутуюць ад засухі.


Змяненне клімату – глабальны працэс, які закранае ўсе краіны і кантыненты. Каб яго спыніць, усім краінам неабходна аб'яднацца і прыкласці шмат намаганняў. У людзей ёсць шанец выратаваць планету. У гэтай кніжцы ты знойдзеш парады, як ты, твоі сябры і бацькі могуць дапамагчы планеце.



## Як працює парніковы эфект?

Зямля – унікальная планета сонечнай сістэмы, дзе існуе парніковы эфект. Без парніковых газаў і вадзянога пару ў атмасферы сярэдняя тэмпература Зямлі была б мінус 18 градусаў Цэльсія, што менш за існуючую на 33 градусы.

Сам па сабе парніковы эфект – з'ява станоўчая, без яго жыццё на планете было б немагчымым. Ён працуе так: сонечная энергія дасягае паверхні Зямлі і праходзіць праз зямную атмасферу. Частку энергіі Зямля адлюстроўвае ў форме нябачных цеплавых промняў, а частку энергіі затрымліваюць у атмасфери парніковыя газы (вуглякіслы газ, вадзяны пар, метан).



З моманту сканчэння апошняга ледніковага перыяду (прыкладна 12 000 гадоў назад) да 1880 года канцэнтрацыя парніковых газаў амаль не змянілася, але з пачаткам развіцця прамысловасці канцэнтрацыя стала павялічвацца хуткімі тэмпамі.

Калі выкіды парніковых газаў не зменшацца, то планету чакае шмат негатыўных наступстваў, якія цяжка прадказаць.

## Чаму клімат змяніяецца?

На працягу апошніх мільёнаў гадоў асноўным фактарам змянення клімату лічыцца ваганне радыяцыйнага баланса Зямлі. Гэта розніца паміж сонечным выпраменяваннем, якое трапляе на Зямлю, і tym выпраменяваннем, што планета аддае ў космас. Усе прычыны змянення клімату можна падзяліць на прыродныя і штучныя.

Пад прыроднымі маюць на ўвазе акіянскія цыклы, вулканічныя вывяржэнні, а таксама ваганні сонечнай радыяцый.

Штучныя прычыны – гэта вынік уплыву дзеяньнія чалавека, якая прывяла да змянення хімічнага і фізічнага складу атмасфери. Па падліках навукоўцаў самы моцны ўплыв вынікае з павышэння канцэнтрацыі вуглякіслага газу ( $\text{CO}_2$ ).

Мільёны гадоў тагу з раслінных рэшткаў утворыўся вугаль. Іншымі словамі, вуглякіслы газ з атмасфери ў выглядзе вугля трапіў у зямлю. Цяпер жа чалавек забірае яго назад, спальвае і вяртае ў атмасферу. За адзін год чалавек спальвае столькі вугля, колькі ўтварылася за сотні тысяч і мільёны гадоў – кругаварот рэчываў у прыродзе парушаецца. Тое ж самае адбываецца падчас спальвання нафтапрадуктаў, газу, торфу, знежчення лясоў. Такім чынам канцэнтрацыя  $\text{CO}_2$  у атмасфери пастаянна павялічваецца. І што адбываецца далей?



Больш за палову  $\text{CO}_2$  утримліваецца ў атмасферы, калі  $1/6$  засвойваецца наземнымі раслінамі, і прыкладна  $1/3$  паглынаеца сусветным акіянам. Калі канцэнтрацыя вуглякілага газу расце вельмі хутка, ці зможа акіян паглынаць больш?


На жаль, сусветны акіян ужо рэагуе на рост вуглякілага газу ў атмасферы: паверхневы слой акіяна становіцца больш кіслым, акіянскія воды – больш цёплымі. Большасць наўкукоўцаў лічыць, што такія змены прывядуць да таго, што акіян будзе назапашваць менш вуглякілага газу.

# Ці праўда, што клімат змяняўся заусёды?

Клімат на Зямлі змяняўся заусёды, нават калі на планеце яшчэ не з'явіліся людзі. У гісторыі планеты надараліся больш цёплыя і больш халодныя перыяды. Апошні ледніковы перыяд пачаўся прыкладна 110, а скончыўся 13 тысяч год таму. Спрыяльныя ўмовы для з'яўлення чалавека і развіцця цывілізацый стварыліся 5-7 тысяч гадоў таму, калі клімат быў больш цёплым і вільготным. Потым каля 5 тысяч гадоў таму клімат паступова пачаў халадаць і стаў блізкім да сучаснага.

Зараз мы знаходзімся ў цёплым міжледніковым перыядзе і павольна рухаемся да наступнага ледніковаага перыяду, які пачнеца праз некалькі дзясяткаў тысяч год.





Але чалавек парушыў прыродны круга варот рэчываў і ўплывае сваёй дзеяньнісцю на клімат. Рост выкарыстання прыродных выкапняў для атрымання энергіі, развіццё экстэнсіўнай сельскай гаспадаркі і прамысловасці прыводзяць да маштабных выкідаў парніковых газаў. Пры гэтым месца выкіду не мае вялікага значэння, бо ў атмасфери газы распрацоўваюцца раўнамерна над усёй паверхніяй планеты.

# Хто вывучае змяненне клімату?

Навукоўцы даўно пачалі вывучаць, як чалавек уплывае на клімат. Яны выказалі здагадку, што заводы, транспарт, вырубка лясоў, здабыванне карысных выкапняў і шмат іншых рэчаў аказваюць негатыўны ўплыў, і хацелі б знайсці доказы.

У 1988 годзе была створана Міжурадавая група экспертаў па змяненню клімату (МГЭЗК), якая аб'яднала сотні навукоўцаў па ўсім свеце.

МГЭЗК апрацоўвае вялікую колькасць інфармацыі пра клімат з усіх куточкоў планеты, робіць прағнозы і пропаноўвае рашэнні, як прадухіліць негатыўныя наступствы. З пачатку 1990 года навукоўцы падрыхтавалі больш за 5 дакладаў, якія даказваюць змяненне клімату і ўплыў на яго чалавечай дзеяйнасці.



Галоўнымі доказамі змянення клімату  
наукоўцы лічаць:

- павышэнне сярэднесусветных тэмператур паветра і акіяна (за перыяд 1880–2012 22. сярэдняя глабальная тэмпература павысілася на  $0,85^{\circ}\text{C}$ )

- павышэнне сярэдняга ўзроўню мора (за перыяд 1901-2010 22. сярэдні глабальны ўзровень мора падняўся на 0,19 м)

- расставанне снегу і льду Арктыкі і Антарктыкі

## Як чалавек уплывае на клімат?

Змяненне клімату ў апошнія гады набыло вельмі хуткія тэмпы, прычынай якіх стаў чалавек. Ніколі раней у гісторыі не было такої высокай канцэнтрацыі вуглякіслагу газу ў атмасфэры.

Больш за ўсё парніковых газаў утвораецца ў энергетыцы, дзе адбываецца спальванне паліва для вытворчасці электрычнай і цеплавой энергіі (прыродны газ, нафта, вугаль, торф, сланцы).



Затым ідзе прамысловасць, дзе заводы і фабрыкі спажываюць вялікую колькасць энегрэгіі для вытворчасці тавараў. Любы з тавараў мае свой вугляродны след – колькасць парніковых газаў, якія выкідаюцца ў атмасферу на працягу ўсяго жыццёсага цыклу тавара (праектаванне, здабыча сырэвіны, вытворчасць матэрыялаў і дэталяў, зборка, упакоўка, захоўванне, рэклама, дастаўка пакупніку, наладка, эксплуатацыя, тэхпадтрымка, пераапрацоўка ці ўтылізацыя).

Выкарыстанне транспарту прыводзіць да спажывання паліва і выкідаў выхлапных газаў, разбурэння натуральнага асяроддзя пры будаўніцтве дарог.

У сельскай гаспадарцы парніковыя газы трапляюць у атмасферу пры апрацоўцы зямлі, вытворчасці ўгнаення, працы з сельскагаспадарчай тэхнікай і перавозцы прадукцыі.

Да выкідаў парніковых газаў прыводзіць асушэнне балот, вырубка лясоў, закопванне адходаў.




## Што змяняецца у нашым жыцці?



Змяненні клімату ўжо ўплываюць і ў будучыні будуть яшчэ больш моцна ўплываць на пасядзённае жыццё чалавечства.

Экстремальныя тэмпературы, стыхійныя бедствы, інфекцыйныя захворванні забіраюць жыцці людзей. Напрыклад, у 20 стагоддзі часцей сталі здарыцца «хвалі гарачыні» – з'ява, калі працяглы час назіраецца надвор’е, не харектэрнае для дадзенай мясцовасці. Ад такога надвор’я моцна пакутуюць старыя людзі. Ад рэзкіх скачкоў тэмпературы зімой часцей назіраецца галаледзіца. Пад пагрозай апынаецца вытворчасць і перадача электраэнергіі.

Напрыклад, у выніку экстремальных з’яў надвор’я, правады могуць правісаць ад высокіх тэмператур, а могуць, наадварот, пакрывацца густым інеем ці абрывацца пад цяжарам снегу.



Больш за ўсё церпіць сельская гаспадарка, дзе ўраджай не можа паспець па прычыне засух, паводак, выпадзення граду, лясных пажараў, ураганаў. У прыбярэжных раёнах глеба становіцца надта салёная, павялічваеца апустынёванне зямель, размножваюцца шкоднікі.

На транспарт змяненне клімату таксама ўплывае негатыўна. Ад спёкі могуць моцна награвацца і пашкоджвацца чыгуначныя рэйкі, што спыняе рух цягнікоў. Перапады тэмператур разбураюць пакрыцце дарог.

У прыродзе шматлікія расліны і жывёлы не паспяваюць адаптавацца да змянення клімату і могуць знікнуць.

бяваіце!

# Якій будзе будучыня, калі тэмпература на планете працягне расці?

Гледзячы на гісторыю клімату на Зямлі, большасць наукоўцаў прыйшла да высновы, што далейшыя змяненні клімату залежаць ад дзеянняў людзей. Калі ўсе краіны, прадпрыемствы, фермы, і нават асобныя людзі пачнунць мэтанакіравана зніжаць свае выкіды парніковых газаў, то шматлікіх негатыўных наступстваў можна будзе пазбегнуць.

Наукоўцы таксама распрацоўваюць усё больш дакладныя праекты, якім чынам змяненне клімату будзе ўплываць як на планету цалкам, так і на асобныя рэгіёны. У залежнасці ад дзеянняў людзей, сярэдняя тэмпература да 2100 года можа ўзрасці ад 1 да 3,5 градусаў, і наступствы ад гэтага павышэння вельмі небяспечныя для самога чалавецтва. Такое пацяпленне вядзе да далейшага павышэння ўзору Сусветнага акіяна і пагражае прыбярэжным раёнам. За апошнюю стагоддзе ён і так вырас на ўсіх 19 см.



01.01.2100

Рост працягваецца, узровень акіяна можа вырасці на 60 см. Можна зменшацца плошчы лядовага пакрыцця і дрэйфуючых ільдоў, асабліва ў Паўночным паўшар'і.



Нават далёкія ад мора краіны адчуюць на сабе неспрыяльныя наступствы змянення клімату. Маюцца на ўвазе рост інтэнсіўнасці, працягласці і частаты экстремальных з'яў надвор'я – паводак і засух, лясных пажараў і экстремальных тэмператур, ураганаў. Яшчэ прагнозы аб яцаюць нам змяненне колькасці ападкаў, і, на жаль, у засушлівых рэгіёнах і іх стане менш, а ў рэгіёнах з вільготным кліматам, наадварот, больш.

## Беларусь: якія змяненні клімату ўжо бачныя?

У Беларусі змяненні клімату сталі заўважнымі з канца 80-х гадоў. За 20 апошніх гадоў сярэдняя тэмпература ўзрасла на 1,1 градуса. У паўдніянні з кліматычнай нормай пацяпленне адбываецца ва ўсіх месяцах. Паўялічылася колькасць дзёней без марозу і снегу, паўялічыўся вегетацыйны перыяд.

Можа падацца, што ўмовы для вырошчвання раслін палепшыліся, але ў той жа час сталі часцей сустракацца чэрвеніцкая і майскія замаразкі. У чэрвені, калі раслінам неабходны ападкі, іх колькасць зменшилася. З'явіліся новыя захвораванні, супраць якіх у раслін няма імунітэтуту.

Адбылося перамяшчэнне мяжаў агракліматычных зон на 60-150 км. Напрыклад, скарачэнне плошчы агракліматычнай зоны на поўначы краіны вядзе да таго, што змяншаюцца аб'ёмы вырошчвання такой традыцыйнай для Беларусі культуры, як лён.



Часцей сталі сустракацца ńебяспечныя з'явы ńадвор'я. Напрыклад, узмацніліся не толькі паводкі, але ў летнія месяцы і засухі. У засушлівыя перыяды па ўсёй краіне павялічылася колькасць пажараў у лясах і на тарфяніках.

Змяненні ў тэмпературным рэжыме і вільготнасці цягнуць за сабой рост папуляцыі шкодных і ńебяспечных для чалавека насякомых (камароў) і кляшчоў, якія таксама з'яўляюцца пераносчыкамі ńебяспечных захворванняў.

Экстремальныя ўмовы ńадвор'я, стыхійныя бедствы і інфекцыйныя захворванні таксама дрэнна ўпłyваюць на здароўе насельніцтва.

# Што робіцца ў свеце для выратавання клімату?

Людзі, якія зразумелі небяспечнасць змянення клімату і тое, што неабходна прыкладці сумесныя намаганні для яго выратавання, прыдумалі некалькі механізмаў.

Арганізацыя Аб'яднаных Нацый распрацавала дакумент, у якім апісаны абязвязкі краін, калі яны пагаджаюцца змагацца са змяненнем клімату – Рамачная Канвенцыя ААН аб змяненні клімату (1992 г.). Канвенцыю падпісалі ўсе краіны.



Пазней быў створаны яшчэ адзін важны дакумент – Кіёцкі пратакол (1997 г.). Краіны, якія яго падпісалі, скарацалі выкіды парніковых газаў у параўнанні з 1990 годам.

Сусветная супольнасць спадзявалася, што рост сярэдняй сусветнай тэмпературы не складзе больш за 2 градусы.

Напрыканцы 2015 года ў Парыжы падпісаны новае міжнароднае кліматычнае пагадненне – «Парыжскае пагадненне», згодна з якім краіны бяруць на сябе больш высокія кліматычныя абавязкі.



## Што можа зрабіць кожны чалавек?

Любыя дзеянні, накіраваныя на змяншэнне спажывання выкашнёвага паліва і скарачэнне выкіду парніковых газаў, дапамагаюць ратаваць клімат.

Кожны чалавек можа змяніць свае пасоўствіны, каб зменшыць негатыўны ўплыў на клімат.



Карыстайцеся энергасэфектыўнай бытавой тэхнікай (клас А, А++);



Паліпшайце цеплаізоляцыю свайго жытла (замена і ўцяпленне вонкавых, уваходных дзвярэй, сцен і падлогі, усталяванне радыятараў з рэгулятарамі магутнасці);



Замяняйце старыя лямпы на святлодыёдныя;



Часцей карыстаецца роварамі і грамадскім транспартам. Калі не можаце адмоўіцца ад уласнага аўтамабіля, то бярыце з сабой максімальную колькасць падарожнікаў;



Вырошчвайце прадукты для сябе і сваёй сям'і без выкарыстання хімічных угнаенняў і сродкаў аховы раслін ад шкодных насякомых (адпаведна прынцыпам арганічнага земляробства);



Купляйце толькі тое, што вам сапраўды неабходна і з мінімальнай упакоўкай, каб мінімізаваць утварэнне адходаў;



Выбірайце тавары, якія зроблены з дапамогай экалацічных тэхналогій ці другаснай сырэвіны;



Сартуйце адходы, каб іх можна было пераапрацаваць і выкарыстоўваць у якасці другаснай сырэвіны.





#### Бібліографічны спіс:

Андрэенка, Н.А. Время менять привычки / Н.А. Андрэенка, Н.Н. Бельская, Н.А. Бычкоў. Мінск, 2010. 50 с.

Кірбі, А. Долой старый быт. Как не навредить климату: пер. з англ. / А. Кірбі. Масква, 2008. 204 с.

Климат в опасности / ГРД – Арэндал і SMI books. Сен-Марсель-ле-Валанс, 2012. 62 с.

Какорын А.А. Изменение климата. Книга для учителей старших классов / А.А. Какорын, Е.В. Смирнова, Д.Г. Замалодчыкаў. Масква, 2013. 220 с.

Навукова – папулярнае выданне

**У ПЛАНЕТЫ ВЫСОКАЯ ТЭМПЕРАТУРА:  
ХТО ВІНАВАТЫ І ШТО РАБІЦЬ?**

Складальнікі: Чумакова А.А., Яблонская Ю.В., МГА “Экапартнёрства” (Беларусь)  
Хаванская М.А., Рэгіянальны экалагічны цэнтр (Венгрыя)  
[www.rec.org](http://www.rec.org)

Адказны за выпуск: Белая А.А.  
Ілюстрацыі: Воля Кузьміч, [www.animatarka.by](http://www.animatarka.by)

Выдадзена па замове МГА “Экапартнёрства”  
[www.ecopartnerstvo.by](http://www.ecopartnerstvo.by)

Падпісана ў друк 06.12.2016. Фармат 60x90 1/8.  
Папера CREDA. Друк афсетны. Ум. друк. арк. 3. Ул. – выд. арк. 3.  
Тыраж 1000 экз. Заказ 4779.

Выдавец і паліграфічнае афармленне ТАА “Альтіора Форте”

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,  
распаўсюджвальніка друкаваных выданняў №1/27 ад 19.08.2013

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,  
распаўсюджвальніка друкаваных выданняў №2/172 ад 18.12.2014

Вул. Сурганава, д. 11, каб. 86, 220072, г. Мінск, Тэл./факс: +375 17 294 90 94

---

УДК 502/504  
ББК 20.18  
у 11

ISBN 978-985-7175-06-2

© МГА «Экапартнёрства», 2016  
© Афармленне. ТАА «Альтіора Форте», 2016

